

Ба 216548

VII.2

ПЕРШЫ ПАЎСТАНАК

Отд.

VII


26987



№ 8



С. ХУРСІК



Ба 216548

№ 8 КНІЖНІЦА „МАЛАДНЯК“ № 8

Бел. аддзел  
1994 г.

С. ХУРСІК

# ПЕРШЫ ПАЎСТАНАК

(ЗБОРНІК АПАВЯДАНЬНЯЎ)

VII

26987

ВЫДАНЬНЕ ЦБ МАЛАДНЯКА  
М Е Н С К—1925

Дзяржаўная  
бібліятэка БССР  
імя У. І. Леніна

84735

№ 8 "УКІДАГАМ" № 8

Per. 8/36  
1924 г.

С. ХАПЧІК

Надрукавана ў 1-ай  
Дзяржаўнай друкарні  
у ліку 1500 экз.  
Галоўлітбел № 9821  
Заказ № 3345



10. 2. 2010  
ПРИАХДНЕ 1926  
МЕНОК-102

## АДАМ ЗАЛЕС

Станцыя.

Доўгі, зычны, раскацісты гудок. Цяжка засопшы, машина прытка падалася наперад.

Уздрыгнула чыгунка, загрукацелі вагоны і ўсё зылілося ў адзін магутны глушачы грук. Апошні ахапак пары разарваўся над станцыяй, і я ўжо нясуся сярод зялёных палеткаў, сенажацій і шэрых замшавелых балот, заросшых хілы мі, сумуючымі расьлінамі.

Даль расступаецца.

На спатканье ляціць невядомая рэчка. Прыгожа закручваюцца яе закруты, паміж шэралёных абшараў. Цямнее... Але рэчка яшчэ гарыць блакітна-залатым адбіткам заходняга небасхілу. Яскрава бруяцца яе сіня-залатыя хвалі і ў захапленыні цалуюцца з халодным асеньнім паветрам. Праз хвіліну рэчка кідаецца ў вочы агнёвай паласой і зьнікае ў смутнай далі. Час-ад-часу яна яшчэ паблісквае з-за пагоркаў, бы даўно запамятаваная думка або вобраз, якія імкнуцца ўзыняцца над кругавідам чалавечай памяці... А там наперадзе ўстаюць новыя малюнкі, хварбы, прыгожасці.

Доўга я стаяў каля разьбітага вакна вагона і ўглядваўся ў ашары незнаёмае мне мясцовасці.

— Выбачайце, таварыш,—зъвярнуўся да мяне незнаёмы мне падарожнік, што ехаў са мною ў аднэй каморачцы.

— Калі ласка.

— Ці ня маецце вы, часам, запалкі?—курыць хочацца.

— Ёсьць,—адказаў я і прысёў насупроць яго.

— Вы далёка куды едзеце?—запытаўся ён, выпусціўшы ўжо к столі цэлую хмару дыму.

Я здавольніў яго цікавасць. (У каморцы вагона мы з ім былі толькі ўдвяёх).

— Выбачайце,—бойка наступаў на мяне незнаёмец,—вы студэнт, будзеце ці так?

Я адказаў і стаў яго разглядаць.

Перада мною сядзеў аграмадзіна хлопец, гадоў дваццаці шасці. Крыху згорбленая фігура яго гаварыла аб яго фізычнай сіле, але чыста вымытыя, незапрацованныя руки і нямы, некалькі мэлянхолічны твар, съведчылі аб tym, што гэта асоба ня зусім з „простых“. Буйныя рысы яго твару, мяккі выгляд шэрых вачэй і выдатная лысіна з адкінутымі назад белакурымі валасамі—рабілі ўражанье нездавальненія, патаемнай пакуты і хворага неспакою. Досыць паношаная, але акуратная і яшчэ цэлая чырвонаармейская віпратка дапаўнялі ўсё папярэдняе.

— А вы далёка куды накіроўваецся?—запытаяўся я ў яго ў сваю чаргу.

— Куды я еду цікавіцесь вы?—адказаў ён мне свім запытаньнем і сплюнуў у беленькую, з сінімі беражкамі, хустачку.—Гэта ўжо спра-ва мышны,—цягнуў ён далей,—куды завязе, туды й заеду. Ха-ха-ха!—заліўся ён, пад канец, доўгім нэрвова-дрыжачым і сумна-калючым съмехам.

— Гм... выбачайце мяне... Я вам надаку-чыў?—крыху супакоіўшыся ад съмеху, зъвар-нуўся ён зноў да мяне, ускінуўшы на мяне свой мяккі, поўны нейкае смутнае пачуцьцё-васьці погляд.

— Дармо. Можаце сябе свабодна трymаць, мне нават цікава,—адказаў я, сапраўды заці-каўлены сваім суседам.

— Значыць, маю гонар сабе называць: Адам Арцёмавіч Залес.

— Надта прыемна, я рад.

Мой навязчывы сусед жвава ўсхапіўся з лавачкі, лоўка шчоўкнуў пяткамі, і зноў так сама-ж жвава сеў на папярэдняе месца.

— Я, гаварыў ужо далей ён,—раней ву-чыўся ў гімназіі, пры Керанскім быў юнкерам, а пры Савеце—ад'ютантам батальёну; у двац-цатым годзе, калі я яшчэ служыў у арміі, я быў залічаны студэнтам фізмату...

— А цяпер?—запытаяўся я.

— Вандраўнік,—чуць чутна адказаў Адам Арцёмавіч і зьвесіў галаву.

— Выбачайце, ці ня можна даведацца, з якой мэтай вы падарожнічаеце?

— Эт... праста бяз мэты... Сум... Жыцьця няма.

— Сум?.. Ад чаго ў вас сум?.. Вас мабыць жыцьцё, лепей, служба ў вайскох, змучыла. Вы многа праслужылі?

— Многа. Як пачаў служыць з часоў Кераншчыны, дык толькі ў гэту вясну (1923 г.) звольніўся. Яно, мо' й гэта зъяўляецца прычынаю майго неспакою, але чорт яго ведае! Кашмар... Прабаваў дома жыць—нічога, судзьба, бадай, такая. Гэта ня судзьба, а нейкая гадзюка чорная, што абвілася ўкруг сэрца і съсе!.. Эх!.. Як дурна, бяссэнсна і бясумленна ўсё на съвеце робіцца!

— Дзе вы знашлі тую судзьбу? Хутчэй вы самі ў сваёй нядолі вінаваты.

— Не! Судзьба ёсьць,—толькі яна ня ўсім даеца ў рукі; і вось, я сам з такіх, каму яна не далася. Няпраўда... я сам яе ня ўзяў. Я не хачу яе... чорт з ёю!

— Бо дурань, — хтосьці буркнуў з другой каморачкі, але Адам Арцёмавіч не дачуў.

— Досыць незразумела вы разважаеце, — сказаў я,—як вас рузумець?

— Няма чаго не разумецы: служыць у Чырвонай арміі дзеля кавалка хлеба, або каб

насіць вонратку—ня варта. Прыехаў дадому—  
і тут я чужы. Адным словам, я ахвярован на  
галодную съмерць.

— Памойму, сродкі для жыцьця можна  
знейсьці, трэба толькі працеваць.

— Разумею, добра я вас разумею!—расъ-  
сердзіўся Адам Арцёмавіч,—ведаю я вашу  
філёзофію! Лёгка сказаць: „працуйце“, але  
знейдзеце, выбераце сабе працу, знейдзеце ў  
ёй сэнс, разумееце вы гэта?

— Раз есьці хочацца, дык што тут да  
сэнсу?

— Цяпер усе так разважаюць, але я, калі  
вы хочаце ведаць,—ня тое!.. Усе, уся і ўсё—  
глупства!

— Марсыянін!—хтосьці зноў звайстрый за  
съценкаю і заліўся насілу стрымліваемым  
съмехам, але Адам Арцёмавіч, не на жарт ра-  
зышоўшыся, зноў нічога не пачуў.

— Які сэнс мае чалавече жыцьцё? Што  
за сэнс мае ўсялякае: ну хоць-бы рэлігійнае  
якое, або клясаве змаганье?—што ёсьць  
моцы гарланіў Адам Арцёмавіч,—само жыцьцё  
ня мае ніякага сэнсу. Паслья гэтага хіба вар-  
та працеваць, за маленькі кавалачак хлеба  
грызьціся, як звяр'ё? Не! чалавек яшчэ за-  
надта жывёліна!.. Хоць я памыляюся: гэта ў  
наш час людзі адракліся ад усялякіх законаў,  
парадку і сталі падобнымі да звяр'я.—Шка-  
да гэтих бедных людзей—усіх шкада!.. Хоць

многія з іх дык толькі шыбельніцы ёй варты. Але такіх шкадаваць ня прыходзіцца, бо яны самі сябе шкадуюць; чорт з імі. Нехта, бадай разумны, сказаў, што ўлада псуе людзей, і гэта праўда, клянуся сваім гонарам, што ўсё гэта праўда! Зірнече наўкол: без дысцыпліны—ні кроку. Эх, жалкія людзішкі!.. Крычыць, лямантуе за праўду, а сам, чуць дарваўся да чужога дабра, так і абажрэцца ім, сумленьне сваё за медны грош, за паперку нікчэмную прадасьць!.. Галіфэ, золата! Цьфу!..

— Ну, дык дайце-ж вы свой проэкт жыцьця!.. дзе тут, вы нават ад працы адмаўляецеся, а ад другіх патрабуецце?—Зусім праднамерана закрануў я Адама Арцёмавіча,—паглядзеце: усё грамядзянства змагаецца, працуе, а вы адзін насупроць усяго і ўсіх выступаеце. Хіба гэта ня съмех?

— Не палохайцеся: працеваць—я ня мала працеваў, а што я адзін—дык гэта мне ня мінус: ісьці за другімі ўласцівым чалавеку з грамады, так званаму тыпу, а ня індывідууму. Не падумайце, што я ўжо такі ўпарты праціўнік усяму новаму,—звысока ўсьміхнуўся Адам Арцёмавіч,—не... Каб цяпер як-небудзь раптам зьявілася магчымасць усім людзям жыць колектывным парадкам, дык я першы пашоў бы да колектыву; але што гаварыць?..

Пасьля ўсёй яго прамовы, у мяне амаль што зусім прапала ахвота чым-небудзь пярэ-

чыць яму і я ўжо палажыўся толькі слухаць яго ды сачыць за ім.

— Ці ведаецце, — загаварыў далей Адам Арцёмавіч, — каб цяпер адразу загарэлася ўся зямля, дык я зрабіўся-б утрапёным ад радасьці.

— Вы, здаецца, і бяз гэтага ўтрапёны, вар'ят!.. — ня стрымаўся я.

— Не, не! Вы даслухайце (чаго сярдзіцца?), вы ня ведаецце, што я хочу вам сказаць... Вы ведаецце, што было-б? — Адзін схапіўся за пагоны, другі — за кішэні з чырвонцамі, грамада рынулася-б рабаваць. Пацеха была-б якая, ха-ха-ха!..

— Таксама не да рэчы гаворыце, бо кожнаму было-б не да пагонаў, і не да чырвонцаў.

Адам Арцёмавіч пачырванеў і адварнуўся ад мене.

— Але к чорту пра двуногіх, — зъмяніў ён тэму, — лепей пагляджу, як жыве прырода; што за пагода стаіць, якая нач: там зусім інакшая справа.

Пры гэтых словах Адам Арцёмавіч, крыху паківаўшыся пагультайску на месцы, цяжка ўзыняўся і, нарэшце, высунуўся напалову на двор праз разьбітае вакно вагона.

— Маці-прырода! Святая, прыгожая нач! Толькі ты адна чистая і прыгожая, і пакойная... Ты ўсіх роўна і кахаеш і караеш; як-жа

цябе за гэта не кахаць, съвятая ночь!—гарланіў ён; скора аднак змоўк і аддаўся таму, што глядзеў у начное паветра.

Прашло з паўгадзіны. Адам Арцёмавіч усё яшчэ пазіраў у вакно. Хвілінамі ён цяжка ўздыхаў і штосьці марматаў сабе пад нос.

— Зірнеце, зірнеце вы! Што гэта за ночь!— зъвярнуўся ён раптам да мяне і вылез з вакна.

— Часта, надта часта, ў поўнач,

Калі съцішыцца ўсё навакол,

У месяца сініх праменінях

Я бачу яе .. божа! божа мой!...

Прадэкламаваў ён схапіўшыся рукамі за галаву. За съценкаю, у другой каморачцы, у гэты час раздаўся самы кплівы, беспардонны рогат.

Адам Арцёмавіч бы аbamлеў.

— З гэтага рагатаць?... З мяне?!—зароў ён, апамятаваўшыся, неchalавечым голасам,—рагатыя чэрці!

— Што вы, Адам Арцёмавіч?—зъвярнуўся я да яго,—яны, можа, зусім ня з вас рагочуць.

— Хоць праўда,—сказаў ён, махнуўшы рукою, ужо амаль што зусім спакойным голасам. Прысеў на лавачку, закурыў.

— Няўжо ён вар'ят,—падумалася мне,— кепскі сусед, хаця крыху цікавы.

Хвілін некалькі прашло ў маўчаньні. Адам Арцёмавіч, схіліўшы набок галаву, аб чымсі марыў; у руках у яго ледзьве дымілася папяроса.

— Што гэта за верш вы дэкламавалі?—запытаяўся я ў яго нарэшце.

— Ды так... свой уласны,—адказаў ён, усхамянуўшыся.

— Вы многа пішаце?

— Раней пісаў, цяпер—не: няма часу дый няма чаго... усё роўна... ня варта.

— Цікава, пра каго вы там, у вершы, упамінаеце?

— А?.. Гэта пра сваю быўшую, ці, можа, і пра цяперашнюю (цяперашнім съветам чорт яго разьбярэ—ці баба быўшая, ці цяперашняя). Лоўкая бабка была. Эх, а што за чалавек яна была? Яна Ганяю звалася; съятая прыгожасць і прастата. Ну, і крыху бабскай хітрасці, але чорт з ёй! Сказаць, каб яна была ўжо занадта прыгожая, дык не. Я быў занадта малады і змучаны ўжо жыцьцём, а яна—хітрай, ну-с, і больш нічога такога.

— Цікава, хто яна была такая па паходжаньні?

— Чорт яе ведае! Па профэсіі—артыстка. Працавала ў трупе нашага палка. Адно ёй дзякую, што вывучыла мяне роднай мове, хаця гэта ў мяне больш для фасону: мае таварышы, што заграніцу паўцякалі, пафранцуску ломяць, а я што-ж—пабеларуску, мо' крыху мадней...

— Бачыце, мова—уласнасьць і пашана ўсяго народу, калі ласка ня глумецеся!

— Выбачайце, вы мяне не зразумелі. Я таксама, як і вы, сын селяніна...

— Бедная Ганя!—крыху памаўчаўшы, цягнуў далей Адам Арцёмавіч.—Не, не яна, а я бедны, вось як!

— Кіньце, вы—сапраўдны Ільля Мурамец, чаго тут нішчыцца?

— З надворнага боку, дык я мо' ѹ Ільля Мурамец, але з нутранога—гніль (ох, пакомсамольску занадта!) не, ня гніль, бо я часта бываю і з нутранога боку праўдзівым Ільлём Мурамцам!

— А што-ж вы цяпер неспакойны?

— Цяпер я хворы духам; са мною гэтак часта бывае; сум і расчараўваньне ў жыцьці не даюць спакою. Хварэць я ўжо даўно па- чаў. Бактэрый мае хваробы зашылася ка мне ў душу яшчэ з таго часу, калі я падымаў руку на самога N. Вы ня съмейцеся: маніць вам я ня лічу патрэбным, калі ўжо на тое пашло. Я думаю, што вы не скарыстаецеся маёю шчырасцю, каб зрабіць потым мне што- небудзь няпрыемнае, а апрача таго мне ўсё роўна—ці цяпер сканаць, ці яшчэ гадоў дваццаць прамаяцца, бо для разумнага існаванья я ўжо даўно сканаў.

Я пастараўся яго заспакоіць. Адам Арцёмавіч крыху перадыхнуў, падумаў, узварухнуўся, бы скідаючы з сябе цажар які, і больш-менш роўным голасам пацягнуў далей:

— Прошласьць мая, ці ведаеце, мае вялікі зъмест. Яна цікавая, але бесталковая нейкая; я з яе і цяпер не магу вызнайсьці ніякіх вынікаў... ну, чорт з ёй! Я вам пачну спачатку. Я—сын селяніна Менскае губ. Мой дзядзька пры царскім ўрадзе быў афіцэрам. Васьмі гадкоў ён забраў мяне да сябе ў Петраград, каб „вывесьці ў людзі“, бо мой бацька быў занадта бедны нават для таго, каб карміць мяне добра. Вось я й жыў увесь час у свайго дзядзькі. Хадзіў у гімназію; у родную вёску прыяжджаў толькі ўлетку і то ня больш, як на тыдзень. У 1917 годзе я быў ужо ў 6-ай клясе. У школе я быў асяродкам агульнае ўвагі: пісаў вершы, наогул, я любіў заўсягды хапаць са скаварады першы блін. Адразу, пасьля Лютайскага перавароту, я папаў у лёкаі да кадэтаў; пасьля іх кінуў і перашоў да правых эсэраў. У апошняй організацыі я затрымаўся надоўга. Дзядзька мой к таму часу гэроўскі загінуў на Паўночна-Заходнім фронце... Сіла рэволюцыйнага руху разрасталіся бязъмерна. Усіх трывожыла будучына бацькаўшчыны і разам з tym захоплівала жаданье рысавацца грамадзянскаю працаю (я кажу тут пра маіх бліжэйшых сяброў). Буліца, як магнэс жалеза, цягнула нас усіх да сябе; наука адышла на задні плян. Усялякага роду сходкі, мітынгі былі захаплі мяне спачатку цалком; аднак мяне скора пачаў

трывожыць чарвяк нездавальненъня: мне за-  
жадалася выдатнай дзеяльнасьці, злучанай з  
рознымі інтрыгамі, з гэроіствам. Да майго  
жаданъня хутка падышло адпаведнае зда-  
рэнъне: наша організацыя на адным сакрэт-  
ным пасяджэнъні вынесла пастанову забіць N,  
які к таму часу прыехаў быў з заграніцы.  
Пацягнулі білецкі. Апошні дастаўся аднаму  
нікудышнаму дзяцюку, які, зразумела, задань-  
ня ня здолеў выканаць: дні цераз чатыры  
прышоў назад з апушчанымі рукамі. Усе, як  
адзін узглянулі на мяне. Я толькі гэтага й  
чакаў.—Я іду, калі давяраеце!—коратка ска-  
заў я і з гонарам прыпадняў галаву.

— Ідзі; каму-ж іначай?—з радасцю зга-  
дзіліся сябры.

— Ну, дык вот: заўтра а 9 гадзіне ўвечары  
ў клубе N, гэта на ўсякі выпадак, каб ведалі...  
Цэлае начадзеньне я рыхтаваўся да выка-  
нанъня справы; адзін раз нават выстраліў у  
столь. Назаўтра, а палове дзевятай, я быў  
ужо ў клубе. Салля была бітком набіта фаб-  
рычнымі й матросамі, былі і штацкія, але мала.  
N гаварыў прамову. Яго, як мне паказалася,  
цёмна-шэрыя вочы палалі агнём. Грамада была  
ў захапленъні. Я асьцярожна прасунуўся на-  
перад і стаў прыслухоўвацца да прамовы.  
Простыя, але моцныя, бы сталь, яго слова  
білі мяне нялітасна, мучылі, засаромлівалі і  
неўмаліма цягнулі да сябе, але неадступнае

„трэба забіць“ не давала мне спакою і хвілінамі кідала ў дрыжакі й жах. Да болю моцна пачала стукаць у віскох кроў. У ваччу момант ад моманту становілася цёмна.—Да яго будзе крохаў 50,—разважаў я, стараючыся колькі небудзь супакоіцца,—як накірую рэвольвэр, рука можа задрыжэць, або хто-небудзь з прысутных скопіць за руку, тады матрасъня мяне на кавалачкі разьнясе... До сыць! наперад!—прыказаў я сам сабе і стаў праціскацца праз грамаду да прамоўцы. Па скуры, як мурашкі, пабег мароз, а на галаве ў мяне, як мне паказалася, усе да аднаго власочки падняліся дыбам... Спачатку грамада быццам і паціснулася была наперад, але моманты цераз два мяне абаротнаю хваляю, як трэску вадою, адышыбунала назад. Некалькі сот вачэй зараз-жа пранізalі мяне навылет. Дабіцца нават гэтае маленькае мэты не прадстаўлялася ніякае магчымасці. Бадзёрасьць мяне канчаткова пакінула. Я спыніўся ззаду з болем ува ўсім целе й душы. Пад канец мне зрабілася да немажлівасці страшна. Неяк нехаця я азірнуўся назад. На мяне пранікліва глядзеў чорнавокі і чорнавалосы калматы мужчына гадоў пад сорак. Ён, здавалася, адгадаў усе мае намеры й цяпер сумысьля сачыў за мною. Далей, здавалася (а мо‘ й сапраўды так было), ён выбраў самае зручнае месца, каб можна было ў патрэбны момант

адразу супыніць мой няпрытомны намер.  
Далей я ўжо ня меў сілы стаяць у салі й па-  
стараўся выйсьці на свежае паветра.

— Падыхнуў прыемны, свежы ветрык.  
Мне стала лягчэй. Азірнуўся: мяне навылет  
пранізвала тая-ж самая пара чорных калю-  
чых вачэй.

— „Зразумеў“,—кальнула мяне думка, і я  
памаленъку паплёўся па вуліцы, каб зысьці  
з яго вачэй. На завулку мяне спаткаў хутка  
бегшы сябар нашае організацыі. Ён сказаў  
мне, што цэнтральны комітэт забіваць N не  
дазволіў, каб ня ўчыніць публічнага гвалту;  
прыказалі пакуль-што ўстрымамца.

— Мне раптам стала так лёгка, быццам гары  
ў мяне з плеч звалілася, але... не на доўга:  
зноў у мяне ўзварухнуўся дзесяці пад сэрцам  
чарвяк і зассаў.—Гэткае здарэнье я прапусь-  
ціў—ужаліла мяне думка,—а такога мо‘ ўжо  
больш ніколі й ня прыдзецца мець?—Толькі  
трэба было-б спраўна выхваціць рэволъвэр,  
стрэліць раз, два; публіка ад неспадзянага  
стрэлу сплохалася-б, замяшталася-б: тады мож-  
на было-б яшчэ разоў колькі стрэліць; зваліў-  
бы абавязкова! А пад канец адзін стрэл у  
напрамку дзьвярэй і... памінай чым звалі!..

— Але што-ж я?—мямля, нікудышка.—Ня ў-  
жо я нікудышка?—зъдзівіўся і спытаўся чагось-  
ці я—а што я скажу сябрам? Не! Як яны пагля-  
дзяць на мяне? А гэты сябар абавязкова скажа,

што я ў клюбе ня быў, а разгульваў па вуліцы... будуць съмяяцца, надкпіваць?..

— Што мне рабіць?—Трэба зрабіць!

— Я раззвітаўся з сябром і зноў павярнуў да клюбу. Не дашоў я да яго яшчэ кроکаў за сто, як у мяне зноў пачало ўсё дрыжэць.

— Цяпер нічога ня выйдзе: Н не заб'ю, а толькі сябе загублю,— падумаў я пра сябе й зьвярнуў за перавулак на другую вуліцу...

— А недарэчныя думкі, tymчасам, як зданыні якія, цэлай грамадою лезьлі ў галаву адна цераз другую, спатыкаліся, абрываліся й зноў надакучліва лезьлі, прыставалі...

— Хацелася ад самога сябе ўцякаць, але ня было куды!..

— Ну, што я за чалавек? Нікудышка! Гэрой!.. Ха-ха-ха!—жаліла сэрца, труціла кроў.

— Цераз тыдзень я ўжо насіў пагоны з белай стужакай наўкол. На душы паспакайнела, падчас нават весела становілася, асабліва, калі вуха лавіла звон толькі што надзетых шпор, а вока—пералівы сонечных праменінняў у бліскучых дасканала вычышчаных гузіках.

— Людзкаваўся я нядоўга: скора мяне адправілі на позыцыю, дзе я ўсё і згубіў, а ўвосень бальшавікі чуць галавы не знялі замест пагонаў. Ня было куды дзецца, і я застаўся служыць у Чырвонай арміі (да бацькі ехаць не хацелася). Спачатку сумнавата было,

але я хутка зрабіўся маленькім кручочкам і зажыў весялей.

— Зачапілі былі мяне крыху й новыя, комуністычныя ідэі, але яны мне ўсё-ж такі здавальненія не далі; яны былі для мяне чужымі. Душу агарнуў нейкі нявыразны смутак і сум. Павалэндаўся я трохі, як блудны, дый зноў звязаўся з эсэрамі. У адным горадзе, дзе стаяла часць, у якой я служыў, падрыхтоваўвалася эсэраўскае паўстаньне супроць бальшавікоў. Я, зразумела, зараз-жа далучыўся да паўстанцаў. У час самага паўстаньня кіраўнікі нашы здрадзілі, і нам, простым съмертным, угарэла. На супакаен্ণе прыехалі латышы. Пяцёх маіх сяброў на вуліцы папрыстрэльвалі (здацца не захацелі), мяне-ж захапілі на кватэры. Лямпы, крэслы, столікі, умывальнікі — ўсё раптам паляцела на маю галаву, а потым месяцы на чатыры ў вастрог мяне яшчэ запайкалі. Пасля гэткага здарэнія я й эсэраў адцураўся і ўжо больш з імі ніколі ня меў нічога супольнага.

Апошнія слова Адам Арцёмавіч прагаварыў ледзьве чутна, абапёрся падбародкам на далонь і замарыўся. Можа думкі аб бесталковай прошласці агарнулі яго чорным роем, а мо' ў яго памяці, упаўшай зоркай, бліснуў цяпер мілы вобраз або гук, ды так і зьнік бясьсьследна, не ўразумела, і Адам Арцёмавіч у гэтую хвіліну напружваў усе сілы сваёй

души, каб прыпамятаць...—Невядома. Толькі доўга ён сядзеў нярухома, чуць пераводзячы дыханье. Нарэшце пацёр рукою вочы, лоб, расчасаў пальцамі валасы й пачаў насьвістваць якуюсь мэлёдью.

— Ну, а што-ж далей было з вамі?—напомніў я яму.

— Ня бойцеся, я не забыўся... гэта я так... Ну, добра,—сказаў ён апошняе як-бы сам сабе й стаў апавядыаць далей:

— „Жалезнае кальцо белагвардзейшчыны было ўжо разарвана, а таксама й найбольш небяспечныя франты зыліквідаваны, калі полк, у якім я служыў, спыніўся ў адным маленькім гразьненъкім гарадку.

— Як толькі спынілася пякельная праца ба-рацьбы, як злодзей у цёмную ноч, на мяне напаў сум.

— Прабаваў я ў політыку пускацца, дык дзе-ж?—Ні дна, ні пакрышкі ў ёй не знайсьці! Пасьля гэтага я ўхапіўся за эвангэльле. Доўга я з ім вазіўся, як чорт з грэшнаю душою, пакуль ня ўзяў мяне на цыгундар ваенком палка. Ох, доўга я вазіўся! Потым кінуў, бо й ма-літва была нічым перад сумам. У души ўтварылася нейкая бяздонная, бязъежная пустэча, якая з кожным днём усё павялічвалася; я не знаходзіў сабе нідзе месца, ні спакою і вар'яццю. Ва ўсім палку толькі й гаворак было, што датычала маіх хуліганскіх вытварак.

— Другі раз, бывала, прыдзе на якую гадзіну прасьвятленье ў маю змучаную душу, але яно толькі яшчэ больш прыносіла мне мучэнняў. Пасьля такіх прасьвятлёных хвілін я яшчэ з большаю запальчывасцю вар'яцеўся.

— Хто я такі?—заўсягды мучыла мяне пытанье.

— Змагацца? але за кого? Можа на съвеце існуе асобная вышэйшая праўда, зусім непадобная да чалавечай праўды, дык дзеля чаго-ж тады змагацца за гэту маленъкую чалавечую праўду? А гэта вышэйшая, найчысьцейшая праўда павінна быць, бо чаго-ж тады варта было-б усё жыцьцё наогул?

— Яно ня варта тады было-б чалавечай крыўі, яго мучэнняў,—адказаў ён сам сабе і раптам звярнуўся да мяне:—Ну, як вы думаецце, гэта хіба нікчэмныя пытаньні?..

Я не адказаў нічога.

— Ну, вы як сабе хочаце думайце,—разважаў далей Адам Арцёмавіч,—а я не могу згадзіцца з тым, што жыцьцё толькі матэрый і рух, нешта такое маленъкае й просыценъкае, што можна будзе ў канцы-канцоў выразіць у некалькіх формулах—усё гэта глупства!

Адам Арцёмавіч не на жарт распрамоўнічаўся. Доўгія валасы яго ўжо даўно трасьліся над яго вачыма. Шапка заліхвацкі зъехала на патыліцу. Але ён ні на што не зварочваў

увагі і з запалам выказваўся, ганаруючыся сваім філёзофскім думкамі.

— Пасьля, калі я адцураўся эвангэльля, я пачаў верыць у лёс-долю,—працягваў Адам Арцёмавіч.

— Помню, апанаваў быў мяне нешта адзін раз сум, проста ня вытрываць! Дай вазьму, думаю, спрабую сваю судзьбу. Выпіў узяў я бутэльку самагонкі, зарадзіў рэвольвэр трyma патронамі, але так, што паміж двумя суседнімі патронамі заставалася яшчэ месца для трэцяга, потым раскруціў барабан і... шчоўк!

— Рэвольвэр быў накірован мне проста ў лоб, але здарылася так, што пад баёк не папаў патрон, і я, падзякаўшы судзьбу за паратунак, стаў жыць далей.

— Мяне беражэ судзьба!..—было маёю першаю думкаю, калі я аправіўся ад перапалоху,—значыць, трэба жыць, мо' мне яшчэ прадстаіць вялікая будучына, што цяпер у рэвалюцыйныя часы зусім мажліва! Пажыву—убачу!

— Пасьля гэтага перапалоху мяне ўсяго ахапіла бадзёрасцьцы жыцьцярадаснасць. Прашло часу з тыдзень. Сум ня прымусіў на сябе доўга чакаць. Зразумела, што гэтае бязгрунтоўнае ѹшучнае бадзёрасці на доўга хапіць не магло, і я зьвесіў нос.

— Бог, рэлігія, сэнс жыцьця — усе гэтыя балючыя неадказныя пытаньні накінуліся на мяне з усіх бакоў. Я, як ранены зъвер, як

вар'ят, утрапёна-дзіка кідаўся з боку ў бок, шукаючы выхаду, рваў на сабе валасы, падчас плакаў і маліўся Богу, а падчас праклінаў яго і ўсё што ёсьць на съвеце. Нішто не памагала! Пад канец я ўжо зъбіраўся зарадзіць рэвольвэр ня трима, а ўсімі сям'ю патронамі.

— Вось, якраз у гэты самы час я й застававіў сваю ўвагу на Гані... О-ох, кахраньне!.. Атрута!.. А ўкахаўся я ў яе па самыя вуши. Мне к таму часу споўнілася ўжо дваццаць чатыры гады, а ўсур'ёз я яшчэ нікога не кахаў (у галадоўку ня вельмі ўкахаешся)...

— Ня ведаю... Як стану я цяпер разважаць аб тым, як я ў яе ўкахаўся, дык мне здаецца, што сапраўднага, чыстага, съвятога ў майм кахраньні ня было нічога, а што я проста ўхапіўся за яе, як той, хто топіцца, за брытву... хаця не... бо ўжо колькі-ж прашло часу, а я яе не забываю, усё кахаю... так...

— Хлопец я быў сарамлівы, наслу пазнаёміўся з ёю, а гаварыць дык зусім ня мог. Падыйду, бывала, да яе, скажу слова са два, а тут голас у мяне задрыжыць, здаецца, усе на мяне так і пазіраюць і... фарфал!.. А яна, гадзюка, толькі вяртне хвастом, ды засьміяецца!

— Стаяу я, бывала, у куточку ды пазіраю на яе, а сэрца ў мяне на частачкі рвецца, усё, здаецца, аддаў-бы за яе. „А нашто яна мне?“ — мільгатне бывае другі раз у мяне думка: —

жаніцца на ёй няма ніякага сэнсу, бо што з яе можа быць за жонка—сёньня яна са мной, а зайдра з другім?

— Думаю я так, а мяне яшчэ горш разьбірае, жаль агортвае незразумелы. Мне здаецца, што яна стаіць на апошній ступеніцы да распустыі блуду, трэба выратаваць яе, дапамагчы ёй, але чым-жа я магу ёй дапамагчы, яшчэ возьме ды ў вочы плюне... божа, божа!.. Перадаць гэта адчаянъне на словах немагчыма... Такая мая ўжо доля!

— Многа я памучыўся, асабліва, калі прыкмячаў, што за ёй прыстрэльваюць вёрткія хлопцы... На маё няшчасце адлегласць паміж намі з кожным днём павялічвалася. Я гэта скеміў. Трэба было сваечасова выпраўляць пахібы. Падышло зручнае здарэньне. Я зусім выпадкова дазнаўся ад сваіх сяброў, што Ганя ведае беларускую мову і мае беларускія кнігі. Я і ўхапіўся за гэтую штуку.

— Іду да яе прасіць кніжок. Зразумела, мне больш хацелася пабачыць яе, чымся якіх-бы там ні было кніжок. Зараз-жа дае. Хочацца пагаварыць з ёй, да неяк ня умею пачаць і ня ведаю аб чым гаварыць з ёй. Скоранька падзяквай за кніжкі ды дадому... Чытаў з захапленьнем. Асабліва спадабаліся мне творы К. Буйло. З гэтymi кніжкамі я й спаць лажыўся... Прашло з месяц. Сустракае мяне Ганя на вуліцы ды кажа:

— Будзьце ласкавы, тав. Залес, прынясе  
це мне заўтра к дзесяці раніцы мае кніжкі..

— Добра, добра,— загарачыўся я,— але я  
яшчэ адной ня скончыў чытаць, мо' ў мяне  
яшчэ няхай крышку пабудуць?

— Усё роўна. Прынясце!

— Прасіца я больш ня стаў, узяў ды аднёс  
ёй яе чортавы кніжкі. Што-ж вы думаеце?  
Узяла з рук у мяне свае кніжкі і кпліва,  
кпліва зарагатала... Я ня ведаю, што са мною тады  
рабілася. Ну, але чорт з ім... Чаго на  
сьвешце толькі ня бывае. Ня ўсьпей накінуцца  
на мяне толкам сум, як я на трэці дзень  
пасьля ўсяго гэтага быў ранен у левую руку  
(на бандытаў хадзілі).

— З часьці папаў у лязарэту, а адтуль дамоў.  
Толькі месяцы цераз два я зноў вярнуўся да  
свайго палка. Чырвонаармейцы мяне спаткалі  
з нядобраю весткаю. Прыехаўши нядаўна ў  
полк новы ваянком аказаўся яе, Ганіным, старым  
знаёмым, і паміж імі завязалася супраўднае  
каханье. У той-же самы дзень, як я  
прыехаў у полк, я спаткаў яе з ім на вуліцы.  
Яны йшлі пад ручку.

— Я застанавіўся пасярод вуліцы і заламаў  
рукі, ня зводзячы з яе вачэй; а яна нават і  
не паглядзела на мяне.

— Назаўтра раніцою я зноў спаткаў іх на  
гулянні. Мной заўладаў сум, і я пацягнуўся  
на ўвесы дзень у лес, каб ня бачыць апраці-

веўшых мне людзей. Цягаючыся, як вар'ят,  
па лесе, пад вечар я спаткаў у беразе Ганю.  
Яна была адна. Хістаючыся ад слабасьці і  
перапалоху, я падышоў да яе.

— Ну што, кажу, Ганя, ужо ўсё скончана?

— Што скончана?

— Да гэта... паміж намі?

— Што?

— Я наконт каханья?..—сказаў я, чуць  
выгаварыўши.

— Паміж намі нічога й не пачыналася.

— Што вы гаворыце?! Божа мой! Чаму-ж  
вы не далі адказу на мой ліст?

— Ня было—чаго, съмех адзін.

— Вам съмех?.. Што вы зрабілі са мной?

— Яна крыху пачырванела і моўчкі адвар-  
нулася ад мяне. Па твары ў яе забегалі цені.  
Бровы насупіліся.

— Ганя!—пачаў я зноў,—калі ў вас ёсьць  
хочь крапля сумлення, дык вы ня будзеце  
мяне мучыць, а скажаце!

— Што?

— Вы мяне кахаеце, ці не?

— Не,—спакойна й горда адказала яна.  
Усміхнулася.

— Усяго добраага,—сказаў я і, як падстрэ-  
лены, кінуўся ад яе наўцечкі ў лес.

— У маіх жылах, здавалася, цякла ўжо ня  
кроў, а атрута. У душы ўзынялася цэлая бура,  
суму й гору была дадзена поўная воля, а між

тым лес, поле жылі поўным шчасльвым жіцьцём.

— Блакітна-яснае паветра гарэла, іскрылася агнёва-залатымі праменянямі маладога вясенья сонца. На тысячу тонаў заліваліся-пяялі птушкі.

— Я адкінуты!.. Я адзін на ўсім белым съвеце!.. Зноў прыдзе страшны, чорны смутак!—зьевінелі ў вушшу думкі. Закрыты ад цікуючага чалавечага вока лясным гушчаром, я кінуўся на землю і наўзрыд заплакаў... доўга плакаў.

— Мне гэтага не перажыць,—думаў я, ужо крыху аправіўшыся ад плачу,—застрэлю яе, застрэлю яго і потым сябе... на гэтым і быць!

— Вярнуўшыся ў горад, я выпіў бутэльку самагонкі, прыгатаў рэвольвэр і пашоў у засаду. Месца для засады я абабраў у кустах на балоце, прымыкаўшым да яшчэ не заселенай вуліцы, дзе жыла Ганя.

— Была ціхая, раскошная вясеньняя ноч. Маўклівыя далі зацягнула смугаю. Крывавы заход чуць чырваніўся, дагараў. Удалі, на круга-відзе, цымнела стужка лясоў, гняздо бандытаў. Моцна спала прырода ў сініх праменях месяца; чуць чутна толькі шапталася маладое лісьцё, аб чымсь гутарылі вяршынамі хвойкі, усыміхаліся прыгожыя какетлівыя бярозкі. Паветра чуць калыхалася і абвявала

ўсё наўкол пахамі нядаўна расцьвіўшых кветак, п'яніла і кружыла галаву. Я лёг за кустом, кроках у 25 ад дарогі і глыбока задумаўся.

— Сёньня ўсё скончыцца,—думалася мне, —ня буду я больш паскудзіць съвету. Ня маю магчымасці я жыць, хай і яны ня жывуць!.. Пастраляю, як сабак.

— А мо' яна й не вінавата?—разважаў далей я сам з сабою,—мо' яна верыць у тую ідэю, за якую пашла змагацца (яна была комуністка),—дык ня можа-ж яна аддаць сваё жыцьцё за маё, аддаць самую сябе дзеля таго, каб выратаваць мяне, нікудышку. Так... але чаму-ж яна кпінку зрабіла нада мною?.. Дый якую карысць можа баба прынесці грамадзянству: хіба тую, што крыху параман-суе з ваянкомам, дый, наогул, баба—кепскae стварэнье; цераз яе больш загібла людзей, разыліта крыві і сылёз, чымся ва ўсе разам узятыя войны... А Ганю застрэліць трэба... Калі не застрэлю, дык недзе яна сваім шчасльцем атруціць мне апошнюю хваліну майго жыцьця, бо, страляючыся қалі-небудзь, я ўспомню пра яе, успомню, што яна шчасльва з другім, успомню, што яна з мяне пакліла!.. Не, брат!.. Капут, Ганя!.. Ха-ха-ха!..

Адам Арцёмавіч апавядалаў упаўне артыстычна: гаварыў сцэнічна, іntonіравана, рабіў адпаведныя рухі, хваляваўся... здавалася, што

ўсё сваё прошлае ён зноў перажываў па парадку і ў поўнай меры.

— Калі застрэлю,—гаварыў далей Адам Арцёмавіч паслья невялічкага перапынку,—дык не адзін скажа: „Вось хіба, дзе гэроў, Гэрастрат утрапёны!... Але хоць-бы раз пацала ваць яе, зірнуць блізка, блізка ёй у яе бліскучыя блакітна-васільковыя очы... Толькі тагды ня здолею застрэліць, бо бязъмерна захочацца жыць!... Хіба застрэліўши пацала ваць?—не, гэта будзе дзікі гвалт!.. Лепей зусім не разважаць! Шкада толькі свайго жыцьця: гіне задарма.

— Кроў стукала ў мяне ў віскох, а па скуры хвіліна ад хвіліны прабягаў мароз. Я дрыжэў усімі суставамі. Хвілінамі хацелася кінуць усё к чорту і ўцякаць, але я ведаў, што паслья справы ні завошта ня выканаю. Доўгае чаканьне надакучала мне. Каб скараціць як-небудзь час і крыху забыцца, я задумаў зрабіць рэпэтыцыю забойства. Схаваўся за куст, накіраваў рэволъвэр к дарозе і стаў прыцэльвацца. У гэтых самы мамант кроках у 50 ад мяне паказалася на вуліцы белая жаночая фігура.

— Яна—мільгатнулася ў мяне ў мазгох,—адна?... страляць ці не? Яна такая задумённая мо‘ думae аба мне?... грэх!...

— Як-бы знарок, я ўдаўся ў разважаньні, каб як-небудзь абыйсьці сябе і самому ня прыкмеціць самаабману... Рукі ў мяне дры-

жэлі, а сэрца палала агнём, хацелася выйсьці на дарогу і схіліць сваю галову к яе нагам... але яна зарагатала-б з мяне... Я застаўся сядзець. Яна ціха прайшла, ня прыкметіўши мяне, і схавалася ў змроку марлівай ночы. „Прасьці, думаю, божа, мне за мае ўтрапёныя думкі“...—А што такое бог? — порацца ў галаву другая думка.—Дый калі ёсьць ён, так чаму-ж на съвеце столькі няпрауды?... Эх, жыцьцё!.. А што такое жыцьцё?—Сон! Сумны, кашмарны сон!... Калі гэтая пытаньні вырашацца і кім?... Чалавек—цар прыроды!... жалкія... Ня цар, раб!..

— Я вярнуўся дадому і больш ужо ня зьбіраўся мсьціць. На памяць толькі захаваў адзін патрон, хай будзе...

Адам Арцёмавіч крыху папароўся за пазухай і, на самым дзеле, дастаў і паказаў мне патрон з нагана. Ён быў закручаны ў якуюсь нібы запіску і кавалак газэціны:

— Гэта памятка да магілы... Праз тыдзень я ўжо ехаў дамоў... Эх, жыцьцё, жыцьцё!

Адам Арцёмавіч закрыў рукамі твар і съцішыўся.

— Вечны бяздомны вандраўнік,—сказаў ён пад канец, як-бы праз сон:—вечна галодны, абарваны, пакрыўджаны, нікім ня прытулены, ня прыгорнуты.

— Выбачайце,—зъвярнуўся ён раптам да мяне,— ці няма ў вас, часам, чаго перакусіць?.. есьці хочацца...

Я даў.

На некаторы час ён цалком аддаўся ядзе. Рот яго так пільна працеваў, што хвілінамі становілася страшна за яго язык і горла. Хутка ад яды не засталося й пылінкі. Пасьля к столі зноў узынялася цэлая хмара махорачнага дыму.

— Вы цяпер, значыць, дома гаспадаркай займаецца?—запытаўся я ў яго.

— Не...

— А як-ж?

— Нічым... Працеваць не магу... жыцьцё давіць. Бачыце, справа вось у чым: гаспадаркай я ніколі не займаўся, да фізычнай працы ня прывык (реч нялёгкая), а хаця-б і здолеў працеваць,—дык у вёсцы ўсё роўна ня ўжыўбы: працуй, як чорны вол, а ўвесяленьня ў ніякіх няма, дый публіка неачэсаная: лысым валом там больш цікавяцца, чымся Гётэ, або Шэкспірам.

— З арміі я прыехаў дадому ў самы росквіт вясны... Прыгожасць, брат, якая!.. Лясы апрануліся ў маладое зялёнае лісьце. Ад ранку да цямна птушкі расьпіываюць, купаючыся ў блакітна-зьязяющим паветры. На душы спачатку было паспакайнела, але скора мяне зноў сум агарнуў. У душы ўваскрос вобраз Гані (я быў забыўся крыху на яе).

— Большую частку часу я шляўся то па лесе,  
то па полі—дамоў прыходзіў толькі, каб  
пад'есьці; здаравася так, што я цэлыя ночы  
праводзіў у бязмэтным шлянъні, дзе папала.  
Прыду, бывала, раніцою дамоў: бацька з мен-  
шым майм братам капаюцца ў гнаі, працуюць,  
а я стаю збоку, разгаварваю з імі, спрачаюся,  
часам, грымлю іх за някультурнасць, ня то  
—аб Гані мару.

— Шкада мне цябе, пане Адаме,—кажа  
нешта адзін раз мне бацька,—прапаў ты ні за  
што...

— Чаго прапаў?—пытаюся я ў бацькі.

— А таго ты прапаў, што не ўлажыў я ў  
цябе свайго духу; адараўся ты ад неба і зям-  
лі не дастаў.

— Прычым тут ваш дух,—абразіўся я,—  
ваш дух някультурны, дзікі!

— А твой культурны?.. Ну скажы-ж, ад ча-  
го вясною гром грыміць?

— Электрычнасць, хмары, цяплыня... вам  
гэта трудна зразумець!—адказваю я.

— Дураны!.. Лікстрычнасць выдумаў!..  
Гром увесну грыміць, каб лес распушчаўся,  
каб пашло ўсё жыць на зямлі... вось для чаго.

— Эт, глупства,—кажу я.

— Ня глупства; а жыцьцё само разумней  
за ўсе вашыя культуры. Ты мне на дзеле да-  
вядзі, тагды я табе паверу, а то—што ты  
мнё гаворыш?! Сам нічога ня ўмееш рабіць,

а прышоў бацьку вучыць. Языкі вам паадся-  
каць трэба!..

— Вы зноў ужо сваё!..

— Я думаў, што дзядзька цябе „выведзе  
ў людзі“, а таго й ня прыкмеціў, што і ад  
дзядзькі твойго сіверам пахла. Бярыся, брат,  
за працу, вось дык тады ты пазнаеш і каліту-  
ру і сум твой прападзе; як вол зъліжа.. Толь-  
кі шчыра вазьміся!.. Заўтра пойдзем касіць;  
ты рыхтуйся: ляпей ляж высьпіся, а ў лес не  
валачыся.

— Я быў надзвычайна рад гэтай працаве.  
Назаўтрае чуць съвет я ўзяўся за працу.

— Ну і што-ж? як?

— Дзе там,—адказаў Адам Арцёмавіч, мах-  
нуўшы рукою,—не прашло і поўгадзіны, як  
у мяне разбалелася ўсё цела; на руках паселі  
мазалі, і я, урэшце, так стаміўся, што й ня  
ўбачыў, калі я так хапіў касою па карчы, што  
яна толькі вякнула і разламалася на некалькі  
кавалкáў.

— Бацька раззлаваўся не на жарт.

— Ну, што: добрая твая калітурнасьць?—  
запытаўся ён у мяне, увесы усхвалёваны і дры-  
жачы, зъбіраючы па зямлі кавалачкі ад зло-  
манай касы,—ці ведаеш ты, гадзюка, колькі  
цяпер каса каштуе?.. а?

— Разабраў мяне нейкі дурны съмех, я на  
ўсю моц разрагатаўся. Бацька схапіў у рукі

касьсё і кінуўся ка мне. Я наўцекі... Дзе-ж яму дагнаць мяне.

— Пасыля гэтага за сельскую працу я ўжо й ня думаў брацца. Як цёмная ночка, ахапіў мяне сум: ну, чорт з ім!

— Тыдні два таму назад бацька мой зноў звярнуўся да мяне з прапановай: „Едзь ты, кажа, чалавечка, у горад ды найдзі там сабе месца ў якой-небудзь установе: ты нам, бач, ня помач; ды ты тутака адзін. Едзь! Грошай на дарогу я табе ўжо дам“.

— Я сабраўся і паехаў у Слуцак да аднаго з маіх сяброў па палку. Месца сабе там я й ня зьбіраўся шукаць.

— Чаму?

— Усё роўна ня варта. Больш як на тыдзень у мяне ня хопіць энэргіі працеваць.

— Як-жа вы будзеце далей існаваць? — зьлзівіўся я.

— Птушкі нябесныя ня сеюць й ня жнуць, а ляпей нашага жывуць.

— Кіньце. І птушкі працуюць!

— Эт! За апошнія гроши заяжджаю ў Барысаў; адтуль пішу бацьку ліст, што еду ў Москву займаць важную пасаду (гэта каб не сумаваў стары), а сам пешадралам махну аж у Сібір (там у мяне колега ёсьць). Месяцаў восем, бадай, прыдзецца йсьці... Яшчэ хоць з разок прайдуся па знаёмых съцежках, а там?.. ну ды што там,—напляваць! У Расіі так: зай-

дзі к мужыку, перахрысьціся разоў дзесяць—накормяць, напояць, сагрэюць і на дарогу яшчэ дадуць.

— Гэтак было ў часы грамадзянскае вайны, а цяпер мо' й ня так?—перабіў я яго.

— Сродкі да жыцьця—чапуха: можна зарабіць. Па дарозе зайду ў горад N, можа Ганьку спаткаю. Хочацца яшчэ ходзь з разок пабачыць яе, хоць яна мо' ўжо замуж вышла, але ўсё роўна, хай будзе шчасльіва. А можа быць судзьба беражэ яе для мяне?.. Усё можа быць. Схаджу на Матушку-Волгу, а там за Урал і за Байкал—усё роўна хоць куды, абы далёка, абы можна было разънесьці па съвету сум. Я думаю—так?—зъвярнуўся ён урэшце да мяне, шукаючы ўва мне спагады.

Гэта ваша асабовая справа, але памойму лепей было-б узяцца за разумную справу, узяцца наогул за працу.

— А які ёсьць сэнс працаца? Ты працуй, а за табою ўсьлед усё руйнуюць; вы прагледзьце ўсю гісторыю чалавечага існаваньня: адна частка людзей увеселіе час толькі працуе, толькі творыць, а другая бязупынку руйнует. І што больш чалавек становіцца культурным, то ўсё большым ён становіцца зъверам, усё з большаю стараннасцю ён руйнует здабыткі бацькоў і дзядоў, і з большим закальцам і злосцю накідваеца на сябе падобных... Не... працаца ня варта.

— Эх, прапаў я мальчышка! — гукнуў Адам Арцёмавіч пасьля невялічкае перадышкі. — Мае сябры ў тысячу раз большыя контррэволюцыянэры, чым я, папрымошчваліся і служаць. Але я ім не зайдрошу! Падлізывацца толькі ім па плячу! А я — сканаю з голаду, а прасіцца дый яшчэ гнуцца — не пайду! Яны інакшыя людзі: хоць у патрэбнасці сваіх жыватоў вераць, а я дык і ў гэта ня веру...

Зычны гудок устрасануў паветра. Я падышоў да вакна. Туманна-сінія праменіны месяца затапілі, залілі нямая абшары. Смуглыя далі маўчалі і хмурыліся. Як з-пад зямлі, перад вачыма ўставалі пералескі, палеткі, съцішна панурыя вёскі, высокія амярцьвеўшыя таполі. З поўначы падуў востры, наскрэз пранізуючы сівер. Я сеў зноў на лавачку і закурыў.

Адам Арцёмавіч ляжаў насупроць мяне, закрыўшы рукамі твар. Па ўсім было відаць, што ён змагаўся з съязьмі.

Мільёнам агнёвых вачэй глянуў з далі Менск. Падарожнікі ў вагоне заварушыліся.

— Ну што вы можаце сказаць пра мяне, праслушаўшы ўсё, што я вам расказаў? — запыталаўшы ў мяне кволым голасам Адам Арцёмавіч, — хто я такі?

— Гніль! — раздаўся зьверху задорны юнацкі голас, — ты быўшы чалавек, зданьнё пятнаццатага сталецьця!

— Шчанё!.. З табою я не разгаварваю.  
Ці-ж табе зразумець усё тое, аб чым я гавару?

— Ня лічу патрэбным капашыцца ў такім  
хламе, у якім ты, як муха ў смале, капо-  
шышся, а падругое, ня лайся!

— Знаю вас! Малако на губах не абсохла,  
а па вуліцы прайсьці за вамі нельга... У вас  
усё на формулах; глядзіш—ні села, ні пала...  
і бога няма!.. Філёзофы!

— Так—мы філёзофы, бязбожнікі, але мы  
ня хнычам, ня плачам, а съмела йдзем напе-  
рад, а вы?—вы проста, як вы самі казалі, ні-  
кудышнікі, трусы, съветабаязьнікі! Зданьні  
кашмарныя!..

Цягнік падкаціў да станцыі і спыніўся.  
Падарожнікі паціснуліся к выходу.

Адам Арцёмавіч моўчкі са мною разьвітаў-  
ся і вышаў.

— Чурбан дурны!—крыкнуў зьверху той-  
жа самы задорны юнацкі голас.

## ВЫРВАЛАСЯ

Была щомная асеньняя ноч. Цадзіў дождж. У щомных закавулках няпрыглядненъкага мястэчка Б... жудасна плакаў вецер.

Часамі ён, як няпрытомны, хапаў наляту ахапак брызг, кідаў яго ў шыбы заплаканых акон, адскакваў назад і дзіка-ўтрапёна рагатаў.

Дзе-ні-дзе пастуквалі няпрычыненныя вароты, каліткі; дзіка павізгвалі жалезам завес акеніцы.

З далю плылі палахліва-неспакойныя—выцьцё і брахня сабак, напалоханых навальніцаю.

Хвілінамі, калі съціхаў на момант вецер, чуўся маркотны аднатонны шум вады, што съцякала з дахаў. Здавалася, што вада аб чымсь патаемна перашэпталася з непрагляднаю цемраю... А цемра, як асеньні туман, цяжка варушылася ў гразных завулках і нізінах, чаплялася па дахах хат, па платох...

Непагодзе, здавалася, ніколі й канца ня будзе...

— Што гэта на дварэ сёньня робіцца?—  
дзівіцца пра сябе Каця, углядочыся праз  
вакно ў цемру.—Якая навальніца!

Прыслухалася. Вецер сумна съпяваў на  
дварэ. Узяла крэсла й прысела к вакну.—Мо'  
вецер другія думкі нагоніць,—падумала яна.

Насупроць свайму настрою папрабавала  
засъпяваць... Ня пелася, абарваўся голас.

Праз хвіліну, нібы з нетры якойсь бяздон-  
най і бязъмежнай, паплылі думка за думкай—  
жахлівыя, агнёвыя.

— Сёнешняя ноч — гэта сымбаль майго  
жыцця... Колькі такіх начай было ў мяне на  
душы?! Я змагалася: дзе сілай брала, а дзе—  
хітрасцю. Усё роўна, але брала!.. Так!.. І ця-  
пер вазьму!...—А мо' не?..

— Не!.. Вазьму!..—ускрыкнула яна ў ад-  
пор на гэтую думку.

Прытка ўстала. Узяла са стала газэту. Па-  
чала чытаць.

— Што будзе, як бацька даведаецца, што  
я ў Комсамол запісалася?—порацца ў галаву  
думка.

Па жылах прабег мароз. Каця апусьціла  
газэту на калені й задумалася.

— Не даруе: злы й дзікі ў яго характар...  
Яму хацелася-б што найхутчэй аддаць мяне  
замуж за Колю,—хнычку, кулака!.. Адным  
словам, прадаць мяне ў няволю!.. Ха-ха-ха!  
Але гэтага ня будзе!.. Памыліўся ён у дачцы!..

— Але што ён са мною зробіць! — у дзесяты раз перадумвае яна гэту думку: — Выганиць вон з хаты? — не бяда: без яго здолею пражыць. — Наб'е? — Не!.. гэтага ня можа быць!.. няўжо-ж ён зъвер, дойдзе да гэтага?

Каця ўстала і разоў колькі прашлася па хаце.

— Трэба было мне ўжо даўно кінуць бацькоў, — думае яна, — шкада крыху старога, ён адзін цяпер застанецца... Падругое — супроць плыні хоча дыхаць... І хоць было-б за што йсьці супроць, а то рыzmanамі трасе! Цемра... Цемра бесправстветная!

У гэты момант наляцеў віхор ветру і, як мятлою, шарахнуў брызгамі па шыбах. Ляслула калітка. У коміне заныў-заплакаў вецер.

Каця ўзяла з полкі яшчэ недачытаную кнігу і сьпешна пачала дачытваць. Трэба было прачытаць ня больш дзесяці старонак.

Работа пашла шпарка, энэргічна... Няпрыкметна зъмяняюцца радок радком... Перадапошняя старонка... Крыху нібы трасудцца літары; паволі цымнеюць; урэшце зъліваюцца ў чорна-шэраватыя палоскі...

— Што будзе з Колем? — нявольна й няпрыкметна ў галаву пралазіць новая думка: — ён так мяне кахае! Усё-ж такі ён чалавек. Што будзе з ім?..

І разам з гэтым у яе выабражэнныі выразна вырысовалася квола-мэлянхолічная по-

стаць Колі. Яго вечна смутны твар і выраз вачэй ужо не захопліваў яе; нават нейкая агіда да яго нарадзілася ў яе души.

— Што-ж? раней кахала; цяпер—не; гэта дробязь мяне ня можа спыніць на жыцьцёвым шляху! Іх ня мала такіх!..

— Другая справа—Валодзя!.. Гэты хocha мне волі, шчасьця!.. Уцяку з дому—буду пакуль што вучыцца, а там, дый заўсёды, свабода!

— Але калі ўцячы з дому, і як?.. Абяцаў дапамагчы Валодзя... А калі ён гэтага ня зробіць: ну, проста, ня будзе яму як дапамагчы? што тагды?... але—напляваць!... ня падай духам!

Каця прытка ўсхапілася з месца, адкінула ў бок на стол кнігу і пачала пакручвацца па хаце, насьвістваючи якуюсь мэлёдью.

— Гэ-кхэ, гэ-кхэ!...—штучна і сярдзіта раскашляўся на печы бацька, зачуўшы высьвістваныні дачкі,—павар'яцелі вы ўжо, ці што?! Нікога перад сабою ня маецце!.. Гадаё вы!.. спакойна веку не дас্যцё дажыць!..

Каця супакоілася. Злы тон бацькі яе больш зъдзівіў, чымся абразіў. Раней,—што-б яна ні зрабіла, ён ніколі яе ня лаяў, а толькі ўгавараў, настаўляў. Прычыны яго кепскага настрою яна ня ведала.

— Вам, татачка, можа баліць што?—спачуваючи запытала яна ў бацькі.

— Не дачакаецца, каб у труну як найхутчэй палажыць!—усё тым-жа злым тонам скардзіўся бацька.

— Кіньце гэта глупства!—нечакана для самой сябе зазлавала Каця.

— Пажывіцё без мяне!.. пачакайце!..—скучліў сваё бацька,—з голаду падохнеше!.. Вы думаеце, што я вам вораг!... але-ж...

— Ну, досыць!—рашуча абарвала яго дачка,—даволі ўжо!..

Хвілін пяць памаўчалі абое. Каця пашла на кухню ставіць самавар.

— Падай мне тытун з вакна!—азваўся першым бацька да дачкі.

У яго галасе яшчэ чулася досыць значная нотка злосьці.

Каця падала.

Стары апусьціў галаву ўніз і сядзіта за-соп у нос. Па ўсім было відаць, што ён меў штосьці сказаць дачцы, але чамусь-та не хадзеў, як-бы гэта зрабіць яму стоіла найвялікшай затраты сіл і сродкаў, ні то найвялікшых мучэнняў.

— Няўжо даведаўся, што я ў Комсамол запісалася?—няволъна падумалася Каці, і яна ўздрыгнула.

— Ня бойся... Чаго ты? Вазьмі... ліст табе!—нарэшце сказаў ён, бліснуўшы вачыма ўбок дачкі. У Каці на сэрцы адлягло.

— Дзе? — амаль што весела спытала яна ў бацькі.

— У кніжцы, што на стале...

— У гэтай?..

— А няўжо-ж!..

— Здаецца-ж тут няма: я яе чытала?

— Паглядзі толькі!.. Басячуга нейкі прынёс!.. Я кажу: паскручваеце вы галовы!.. ну!!

Каця схапіла кніжку і пачала яе на ўсе лады пералістваць. Заружавеліся шчочки. Чуць-чуць дрыжэлі рукі. „Ад каго-б мог быць ліст?“ непакоіла яе думка. Адшукаць ліста аднак ніяк не магла.

Падышоў стары і, не пазіраючы на дачку, узяў у яе з рук кнігу. Паставіў наруб і пачаў, не съпяшаючыся выпушчаць з-пад вялікага пальца левай рукі па адным лісточку.

— Во! на, тваю крыспандэнцыю! — сказаў ён, зараз-жа падаючы дачцы невялічкі лісток і кпліва-калюча захіхікаў. Каця яшчэ ніколі ня чула й ня бачыла, каб ён так калі-небудзь съмяяўся.

Было абідна, аднак яна рашыла цярпець да канца. Хутчэй ускрыла ліст. Апошні быў ад Валодзі.

У лісьце было:

„Тав. Бельская!

„Дзякуючы склаўшымся абставінам, я сёньня ад'яджаю ў М.

„Абяцанку маю Табе я добра памятую.  
Прыём у П. Ш. на днях пачнецца. Наконт  
сродкаў не клапаціся: будуць.

„Усё астатніе залежыць ад цябе. Калі хо-  
чаш, то прыходзь да мяне не пазней 11-ай  
гадзіны ўвечары. Прышоў-бы я сам да цябе,  
але ня маю часу.

„Да паловы 11-ай чакаю. Бывай!..

„В. Малевіч“.

Ліст Валодзі Кацю азадачыў. Хаця яна ўжо  
і даўно зьбіралася ўцякаць з дому і многа аб-  
гэтым гаварыла з Валодзем, аднак цяпер  
супуцілася.

— Няўжо так скоро, у гэту ноч, сёньня?..—  
ня верыла яна ні сваім думкам, ні вачам.

На хвілінку прыслухалася к таму, што ра-  
білася на дварэ. А там, як і раней, няўцешна  
плакала навальніца.

Кацю ахапіў жах.

— А ў хацетак ѥёпла й прытульна,—нявольна  
падумалася ёй,— і колькі год я тут пражыла!..  
дзяціства... Хоць цяжка й маркотна тут было  
часамі, але ўсё-ж амаль што бязрупотна пад  
аховаю... А цяпер на каго бацькоў кідаю?..  
Але, прэч гэтыя думкі!.. цяпер—наперад!..  
Хоць будучына невядома, але, пакомсамоль-  
ску, наперад!.. Адгэтуль трэба вырвацца!..

— Ну што-ж табе твой хабаль піша?— ня  
вытрымаў урэшце бацька і запытаўся ў  
дачкі,—ужо Колю прамяніяла?

Каця нічога не адказала. Гаварыць з бацькам нельга было; з ім можна было цяпер толькі сварыцца. А ў сёнешні вечар гэтага Каця якраз зусім не хацела. Рашилася зносіць усё моўчкі: усё роўна апошні раз.

Такое ўстрыманье дачкі яшчэ больш сярдзіла бацьку. У яе маўчаныні ён знаходзіў сабе пацьверджанье сваім апаскам, — што Каця кінула Колю і закахалася „ў гэтага хабаля“.

Прышла дадому матка.

Каця паставіла на шкапчык самавар, і ўсе ўтраіх пачалі піць чай. (Каця ў сваіх бацькоў была адзінаю).

Але вот гады! — раптам сярдзіта пачала матка, нібы яшчэ лаялася яна з кім,—проста яны нас, каб прымелі, дык на ражне съпяклі-б!..

— Што?.. — суха запытаў стары.

— Пашла я к Васілёвым, а туды зараз-жа прыбягае і Пракопіха... Але ў выжміньдзіць, і ўкусіць, і заліжа, і зноў... І з аднаго боку зойдзе, і з другога!.. Вот не перапрэглася-бы!.. Але-ж такая гадзюка!.. Брала, брала—нічога! дык і пра Кацю пачне, і пра Колю!.. Я цярпела, цярпела, але-ж калі ўзялася ўрэшце, дык выляяла, як суку, на нішто збэсьціла!..

Стары Бельскі насупіўшыся маўчаў. Каця таксама нічога не гаварыла. Матка пытліва зьмерыла іх абаіх вачыма.

— Што гэта ў вас? Чаго ты такая смутная?—зьвярнулася яна да дачкі.

— Нічога... Так сабе...

— Як гэта так?..

— Ат...

— Басяк нейкі ёй ліст прынёс, дык...— сказаў бацька.

— Авэй, халера, можа ад Колі пісулька, а ты ўжо прычапіўся?.. Уй!..

— Якое там ад Колі... Нейкі комуністы, салдат прынёс... З рэволъвэрам...

— Ад каго?—запыталася матка ў дачкі.

— Ад Колі,—зманіла Каця, па твары яе пра-  
бегла хітрая ўсьмешка.

— Дай сюды.

Каця спакойна ўсталала з крэсла, дастала з кніжкі сакрэтку і на вачох мацеры раза-  
рвала яе на дробненъкія кавалочки.

Едавіта захіхікаў бацька, як-бы надкпі-  
ваючы з жонкі. Апошняя зъбялела, закусіла  
губу. Момантаў пяць пільна ўглядзалаася  
ў дачку.

— У-гу...—толькі буркнула яна сабе пад нос  
і хутка пачала дапіваць з шклянкі чай.

Каця зноў прысела к сталу.

— Дык ты ўжо з Колем ня ладзіш?—зусім  
мякка, як ні ў чым ня бывала, спачуваюча-  
ласкава запыталася ў яе матка.

Політыку й заходы маткі Каця ўжо добра  
ведала.

— Што вам?!—адказала яна матцы з адценънем нездавальненъня ў тоне.

— Ну, дармо, дармо:—зараз мо' прыдзе... памірыцеся,—жартавала матка.

— Я вам кажу, што Коля—гэта чалавек! за ім не прапала-б!—выпаліў урэшце бацька,— шэсцьцьдзесят дзесяцін зямлі—гэта маёнтак, мой пане; сам скончыў гімназію, дый апрача таго, не басяк які—сталы розум мае: бацькі й бога не адрокся, з ім і пагаварыць, дык відаць...

— Яго маёнткі мне ня трэба і ён таксама!—рэзка абарвала бацьку Каця.

— Кінь ты, стары,—умяшалася матка,— яны й самі памірацца!

— Каго вучыш?.. І каго ты абходзіш? Яна ўжо больш за цябе ведае і ў дзесяць раз ужо хітрэйшая ад цябе!.. круціце вы съветам!.. пачакайце!..

Змоўк стары. У пакоі хвілін на некалькі запанавала ціша. Ніхто не хацеў гаварыць. Усе былі адно другому ў цяжкасць.

— Лішуся галавы сваёй, калі вы да будзеце мною круціцы!.. Ну!.. — ускрыкнуў бацька, вылазячы з-за стала.

Пры гэтым ён так лёгка спусьціў к сталу кулак, што матылямі зъляцелі з стала дзьве шклянкі і разьбіліся ўшчэнт.

Каця едка ўсьміхнулася. Па твары ў яе прабегла дрож. Матка съпешна вышла ў кухню. Стары палез на печ.

Хтось зълёгку пастукаў у шыбу.

— Ну, шчасьце тваё! — пагразілася на Кацю матка, вярнуўшыся ў становую, — ідзі, адчыні: бадай Коля стукае! Каця пашла адчыніць дзвіверы, а матка кінулася ўбіраць са стала і потым замятаць шкло ад разьбітых старым шклянак.

— Хто там?! — сярдзіта крыкнуў з печы бацька, зауважыўшы рух у хаце.

— Ціха!.. бадай Коля... — занепакоілася матка, — як табе ня сорам?

— Нашто абманваць чалавека; я яму сам скажу, што вы над ім кпінкі робіце, — пастрашыў Бельскі жонку.

— Ай, дурань, — усё будзе добра, толькі ты не мяшайся...

У пакой за Кацяй, прытрымліваючыся ўсіх умоўнасцяй сапраўднага інтэлігэнта, увашоў Коля.

На ім была форма гімназістага старых дарэволюцыйных часоў.

Вясёла і ўважліва прывітаўся да ўсіх.

Матка Каці папрасіла яго сесьці і ўраз-жа падала яму лепшае крэсла (у знак пашаны), адзінае мяккае з усяго іх мэблю.

Усім стала лягчэй. Нават твар Каці і то прасьвятліўся.

— Ну, як вы, Кацечка, жывіцё?.. што чуваць у вас?..

— А, дармо,—адказала за дачку маці, як-бы жадаючы гэтым даць пэўны тон і напрамак будучай гутарцы Каці з Колем.

— Шчыра дзякую,—кпліва падзяквала матцы Каця.

Коля ўпрашаючым поглядам на хвіліну застанавіўся на Каці.

Матка паплялася на печ да старога.

Хвілін дзесяць яшчэ чагосьці там варочаліся, перашоптваліся, нарэшце паснулі.

Моладзь паміж іншым займалася сваім.

— Ну, што? як ваши справы йдуць?— асьцярожненька запытваўся Коля.

— Ну, што справы?! У тысячу першы раз запытваецца!..

— Ну вот, як быццам ня можна?—нежна журыўся кавалер,—я так запытаўся, бо вы... ну... з комсамольцамі абдымаецца на вуліцы...

— Гэта ня ваша дзела!

— Ну, кіньце сярдзіцца! я вас усё роўна кахаю... шчыра, шчыра кахаю, як ніхто!..

Каця маўчала. Чуць-чуць пачырванелі шчокі, замасьліліся вочы.

Праз два моманты аднак зноў нахмурыліся бровы.

Гадзіннік прабіў „дзесяць“.

— Вы скора думаецце пайсьці дадому?— раптам строга звярнулася яна да Колі.

— Ды што мне?.. Я могу хоць да 2-х на-  
чы сядзець.

— Зусім мяне ня радуе гэта: мне трэба  
сёньня абавязкова схадзіць у адно месца.

— Куды?..

— Гэта сакрэт.

— Ну, добра; дай пацалую на адходнае;  
ты сёньня такая прыгожанькая; пабляднела—  
гэта табе да твару...

— Адстаньце!—успыліла Каця.

— Што такое?

Каця хутка ўстала з крэсла. Пашла  
і апранулася.

— Вы ўжо?—спытаўся ў яе Коля.

— Так.

Цераз хвіліну быў і Коля гатоў. Затушылі  
лямпу. Ціханька вышлі з хаты.

На дварэ непагода ня ўнімалася. Панавала  
цемра. Як толькі Каця з Колем вышлі на  
двор іх зараз-жа вільготны вецер абсыпаў даж-  
джом. Праз цемру чуць блішчэла гразъ вулі-  
цы. Па гаднікох аднак прыходзілася йсьці  
наўдагад; дзе-ні-дзе чуць блішчэлі электрыч-  
ныя ліхтары.

— Ну-с, бывайце,—цьвёрдым тонам зъвяр-  
нулася Каця да қавалера.

— Ды што вы? Такая цемра?.. правяду, хоць  
трохі. Куды вы?

— Ня трэба праводзіць.

— Як-то ня трэба,—спрачаўся Коля ўжо по-  
плеч ідучы з Кацяй,—але куды Вы?

— Да Веры (Таварышка Каці).

— Ого... Так далёка: гэта-ж будзе вярсты  
дзьве?

— Дык што?..

— Чаму-ж ты матцы нічога не сказала—ку-  
ды пойдзеш?

— Я раней казала,—зманіла Каця.

Абое некалькі хвілін памаўчалі.

— Каця,—пачаў нясьмелым голасам Коля,—  
малю цябе, прашу!.. Скажы мне шчыра хоць  
адно (ты цяпер часта падкпіваеш надо мной)...  
Скажы па праўдзе...

— Што?

— Скажыце... ну... што вы знашлі ў гэ-  
тым?... у Комсамоле?

— Усё!

— Усё?!—саркастычна перадразніў яе Коля.

— Так! Усё—далёкае ад мяшчанства!

— Мо‘ другое што—„усё“, бо і я ў свой час  
быў там... і нічога там не знашоў?!

— Вы былі там, як шкурнік!..—успыліла  
абражаная і за жывое закранутая Каця.

— Я—шкурнік?!

— Ну, мо‘ нікудышка?!

— Каця!— толькі сказаў Коля і змоўк.

Далей ён ня мог гаварыць; яго давілі сълёзы.

— Ну, бывайце... Тут я ўжо адна пайду...—  
сказала Каця і намерылася йсьці.

— Пачакайце!.. Два слова!..  
— Ну?..  
— Скажэце?.. Вы ўжо мяне кінулі?.. другога маеце?..

— Што вам да другога?

— Вы мяне кахаец?

— Раней—кахала; цяпёр—не...

— Чаму?

— У нас—розныя шляхі... бывайце!..

У момант зірку зьнікла ў цемры местачковага саду, да якога яны ўжо былі дашлі па дарозе.

— Каця!!—ускрыкнуў Коля.

Астаўбянеў.

— Ка-ця!!!

Ніхто не адазваўся. Шыпелі бярозы, таполі. Жудасна, жахліва плакаў вецер. Нават і кроکаў ня чутно было ад зьнікшай Каці. Ни хвіліны не разважаючы Коля няпрытомна рынуўся наперад... Наткнуўся на дрэва. У вочах блыснула маланка. Схапіўся рукамі за галаву...

— Каця!—крыкнуў ён ужо слабым безнадзейным голасам, апусьціўся на землю й голасна заплакаў...

Нідзе ня чутно было ні аднэй жывой істоты...

Прашло хвілін дваццаць. Коля ўжо ня плакаў, але быў у нейкім аняменыні. Паволі саграваліся пад цёплым паліто прамокшыя ногі. Крыху толькі нібы шчымелі пальцы. Думац-

ца—нічога ня думалася. Смаліла ў грудзёх.  
Зьніклі сіла й жаданыні. Жыцьцё для яго ўраз  
страціла ўсякі сэнс... Доўга ляжаў...

Стала халаднавата. Павёў наўкола рукою і...  
ашчупаў дрэва.

— Трэба пад дрэва сесьці,—загарэлася пер-  
шая больш-менш сталая думка.

Ня ўсьпей ён гэтага зрабіць, як ззаду ў яго  
пачуліся шагі і ціхая гутарка. Коля зноў апусь-  
ціўся на землю і стаў прыслухоўвацца к гу-  
тарцы ідучых.

— ... З гэтым гатова,—шэптам гаварыў  
адзін голас,—дзе я спынюся?!

— У Веры.

— Гэта далёка будзе ад станцыі?..

— Да не... Вуліца Маркса, нумар 7, ква-  
тэра 1. Якраз супроць пошты...

— Ведаю, ведаю!..

— Ну, вот...

— Эх, каб ты ведаў, як радасна мне! Зда-  
еца крыльлі вырасълі!..

— Я сам радуюся, гледзячы на цябе!.. але  
хутчэй хадзэм!.. Каб не спазыніцца!..

Праходжыя прыбавілі кроку, і цераз хвіліну  
ў далі замерлі і гук іх крохаў і съцішны  
шэпт.

— Тфу!—недаўмываў Коля,—што гэта? Ці  
гэта людзі? „Яна“? Ці гэта голюцынацыі,  
зданыні якія? Што гэта?!

Прыўстаў і нейкі час пасядзеў.

— Не! не яна! — рашыў ён, — гэта са мною так зрабілася!!!

У Колі па съпіне прабег мароз; урэшце яго ахапіў жах.

— Што рабіць? Куды дзеца? — давілі яго думкі, — уцякаць?

Па ўсім целе прабегла дрож. Нясьмела ўсха-  
піўся на дрыжачыя ногі, і падаўся наперад.

Думкі не асьмельваліся капашыцца ў яго галаве.

Нашоў на частакол.

— Ці не звар'яцеў я сёньня? дзе я хаджу?..  
А? Вось — бяседка, а вось — клюб...

— Так... не пашло-б ты агнём!..

Нарэшце папаў на знаёмую вуліцу і пап-  
лёўся паволі дамоў.

Вечер съціх. Хмары разагнала. З неба вы-  
глянулі съветленькія зорачкі.

— Жыцьцё, — думаў пра сябе Коля, — няўжо  
я яшчэ буду жыць і жыць шчасльіва? — Усё  
можа быць, але гэта, бадай, ці здолею запа-  
мятаваць... божа... божа!..

---

Чорным вужам расяськаў прасторы цягнік.  
Стагнала чыгунка. Рытмічна пяялі калёсы ва-  
гонаў. Агнёвым памялом круціліся ў паветры  
іскры... зіхацелі, адляталі, гасьлі...

Каці ня спалася. У галаве віхрыліся думкі.  
У грудзёх палаў пажар. „Хутчэй-бы прыехаць!“

— Што? ты ня съпіш, Каця? — скроль сон запытаўся Валодзя; перавярнуўся на другі бок і зноў заснуў.

— Не, ня съпіцца.

Прад съвітаньнем заснула і Каця.

Прачнulaся.

За вакном з саладкім заміраньнем пацягвалася раніца. Даль купалася ў раскошнай сіняве нябёс. Агнёва-залатое сонейка, нібы пятнаццацёхгадовая дзяўчынка, хвіліна ад хвіліны саромліва закрывалася ад цікуючага вока багатым залататканым адзеньнем з лёгкіх белых хмарак і пасьпешна вымывала твар і вочкі ў гладкіх, як люстра, рэчках і залівах.

Каця прачыніла вакно і высунула галаву на съвежае паветра. Было так лёгка, прыемна і вольна дыхаць!

Ёй здавалася, што яе грудзі разрастаюцца бязъмежна, момант ад моманту ўсё больш і больш грузънеюць і мацнеюць мускулы ўсім целе.

— Эх, як прыемна жыць на съвеце! — радася думала яна, — цяпер толькі-б у школу папасьці, а там: на колькі хопіць сіл працеваць, вучыцца і працеваць!.. Што дом: бацька й матка? што Коля? — гэта — мінуўшчына!

— А будучына там, недзе ўперадзе: у змаганьні, у працы!..

Прачнуйся Валодзя.

— Ну, што? ня сумуеш?—было яго першым запытаньнем.

На гэта Каця рассымлялася самым непадробным заразыліва-вясёлым съмехам.

— А ты ня сумуеш?—запыталася яна ў яго якраз у той момант, калі ён, толькі-што пасьля сну, праціраў вочы.

— Не, ня сумую,—адказаў ён, і яны абое рассымляліся да нясутрыму. Вясёлы, жыцьця-радасны настрой ужо не пакідаў іх праз усю дарогу.

К сёмай гадзіне прыехалі ў гор. М...

Да Веры прышлі раней, чым тая пасъпела пайсьці на службу.

— Ого?! Сёння, значыць, маю шчасьце мець гасцей?—так спаткала Вера Валодзю з Кацяй,—вельмі рада!

— Ня радуйся наперад,—напалову жартаўліва адпёр Валодзя.

— Чаго-ж?

— Папершае, маеш права нас заарыштаваць, бо мы ўцекачы...

— Як-та?

— Зусім папросту: сабраліся ноччу і бяз ведама належных улад, г. зн. бацькоў, прыехалі сюды...

— Жартуеш?

— Да не!.. — урэшце сур'ёзна адказаў Валодзя.

Вера зацікавілася.

— Дык хто-ж з вас большы вінавайца?  
— Той, хто ўцёк,—адказаў Валодзя.  
— Гэта я,—напасълек сама призналася Каця.

— Бач, яе хацелі там з адным кулачком скруціць; ну, а яна — комсамолка; яшчэ хоча вучыцца...

— Добра зрабіла! Маладзец!—шчыра пахваліла Кацю Вера.

— Пакуль і гэтага досыць!—хітравата зноў зажартаваў Валодзя.

— Ну, ты, Валодзя, гавары проста... ведаеш... бяз гэтых... у якім становішчы Каця?..

— Становішча зусім яснае: дакуманты мае. Трэба „прыстроіць“ у П. Ш. Там дадуць стыпэндыю; будзе жыць. Невядома толькі калі пачнецца там прыём?

— Прыём сёньня з дзесятай гадзіны раніцы... Я—член прыёмнай комісіі...

— Вязе нам, Каця!.. бачыш ты!—узрадаваўся Валодзя.

Узрадавалася й Каця.

— Значыць, садзіся Кацярына, пішы заяву і марш!..—весела закончыла Вера,— а цяпер прашу ка мне на чай. Ты, Каця, покуль што пажыві ў мяне, калі вы не жартуеце?

— Да ты хочаш, каб мы табе пабажыліся?! Не падвядзеш!—жартаваў усё Валодзя.

Папілі чаю.

— Ну, рыхтуйся, Каця,— зъянрнулася да

госьці Вера,—трэба нам раней туды пайсьці; з некоторымі крышку перагаварыцца, каб прынялі заяву.

Цераз поўгадзіны разышліся: Валодзя па сваіх спраўах пашоў кудысьці, а Вера з Кацяй пашлі ў П. Ш. Пасьпелі туды сваечасова. Заяву Каці прынялі. Як толькі трохі сабраліся паступаючыя, зараз-жа пачалася прыёмная паверка ведаў. Кацю вызвалі ў ліку апошніх.

Як толькі Каця вышла з кватэры Веры, яе ахапіла нейкая нібы боязнь.

Увесь час, пакуль правяралі другіх, яна ўсё адчувала сябе ня зусім лоўка.

— Што цяпер дома робіцца?! — зьнячэўку заўладала ёй на хвіліну гэта думка, але яна яе зараз-жа пастаралася адагнаць,—усё роўна! хоць што-б там ні было!..

Далей прабавала прыпамінаць з того, што раней вучыла ў сямігодцы і што цяпер пыталі пры праверцы...

— Скора мяне пазавуць,—думала яна сама пра сябе, сочачы за тым, каго вызывалі,—трэба...

— Т. Бельская!—пазвалі Кацю, абарваўшы яе на палове думкі.

Спакойна, нават бадзёра ўстала, падышла к століку, села.

Далі тры запытаныні. Што ведала, адказала.

— Досыць.

— Няўжо так мала?—толькі зъдзівілася Каця. Пашла на сваё месца. Крыху захвалявался. Хвілін цераз пяць пашла на кватэру Веры.

Хутка прышоў Валодзя.

— Можна паздравіць?—запытаўся ён у яе, падаючы ёй руку.

— Не, пачакай,—адмовілася ад паздраўлення Каця.

— А што?.. Яшчэ хіба невядома?.. Ці мо<sup>ж</sup> праваліла?..

— Невядома. Нешта зусім мала пыталіся.

— Ну, ня можа быць... Тагды Веру возьмем у абарот...

— Чорт з ім!.. баяцца нечага!

— Ды прымуць! чаго там!..

Валодзя знашоў дзесяць у кутку шашкі. Селі гуляць...

— Ну-с!.. Што думаць!—гарачыўся Валодзя.

— А на, табе!..

— Фю-фю-фю... едзем так...

— А во... табе!..

— Фю-фю-фю... едзем так...

— А во... раз, два, тры...

— Тфу! ах, што-б табе... на...

— Фук!..

— Што за халера?! А?! Давай наанова!..

— Не, выбачай, калі гуляць, дык да канца, не-не!..

— Ну, давай да канца,—згадзіўся, чырваниючы, Валодзя,—на, бі.

— Так-с... Хаджу сюды...

— Хаджу сюды... так.

— Зъляцела... хадзі!..

— Куды-ж?

— Ха-ха-ха!.. Ну вось гэту яшчэ можаш сюды пахадзіць, а тыя дзьве селі... ха-ха-ха!

— Я ўжо даўно ня гуляў...—апраўдваўся Валодзя,—а давай яшчэ разок!

— Давай!

Гульня закіпела яшчэ больш азартна.

— Во! хоць з раз да й я пасаджу цябе!—  
крычаў ужо гадзінай пазней Валодзя,—вось хіба папалася! А?!

— Паглядзім!..

Ня прыкмецілі як у пакой увашла Вера.  
Усьміхнулася.

— Ах, каб вас!.. Ну, паздраўляю, Каця!

— Няўжо праўда?!—зъдзіўлася і разам з гэтым узрадавалася Каця,—яны-ж у мяне так мала пыталіся?!

— Хоць мала, ды сур'ёзныя запытаньні былі... Ты добра прайшла.

— Цяпер можам съяткаваць паратунак Каці!.. ура!..—крычаў Валодзя, жартуючы і заліваючыся вясёлым съмехам,—ура, ура...

Съмляліся і Каця з Верай.

— Кінь дурачыцца, Валодзя,—зъвярнулася ўрэшце да яго Вера,—а то, напішу жонцы!

— Ну, ну, папрабуй толькі, дык тагды з агнём у дзень ні аднаго пяра нідзе ня знайдзеш!

— А покуль што, Валодзя, шчыра дзякую за дапамогу; табе—таксама, Вера,—шчыра дзяквала Каця сваіх прыяцеляў,—бяз вас, дык я можа прапала-б дзе.

— Гэта не пасяброўску, не, не!—запротэставалі Вера з Володзем,—дапамагчы—абавязак кожнага комуністага!.. не... брат!

Было гадзіны чатыры па поўдні. У пакой Веры стаяў вясёлы шум: гаспадыня трактавала гасцей.

— Пасьля полуудню, таварышы, прapanую схадзіць нам усім у кінематограф,—райла Вера.

— Ня варта,—не згадзіўся Валодзя,—лепш у тэатр: сёньня добрая рэч там ставіцца.

— А глупства: я была; ня варта йсьці, лепей у кінематограф.

— Так ня можна, Вера Міхалаўна,—вярнуў сваё Валодзя,—мы так ніколі ня прыдзэм да згоды...

— Не бядай!

— Ну, добра... на сёньня ўступлю,—але ня ўсьпей дагаварыць Валодзя і паклаў на стол лыжку.

У дзъверах вырасла фігура Бельскага (бацькі Каці). Высокі, плячысты, лысы, з пасівелай барадою.

У левай руцэ белая торбачка з хлебам, у правай—здаравенны кій. Цёмна-сівыя бровы сышліся разам.

Грозным успалёным поглядам уставіўся на дачку. Ніхто не парушаўся з месца. Усе былі заняты адным: чакалі, што будзе далей.

— Ступай дамоў!!—разразіўся ўрэшце стары грамовым голасамі стукнуў аб землю кіем.

Усе маўчалі. Вера ўстала з крэсла; на сваім крыху паварушыўся Валодзя. Каця сядзела нярухома і пільна ўглядзалаася ў бацьку... Пабялела.

— Ступай дамоў, брадзяга!—усё так-жа грозна паўтарыў бацька.

— Не па-йду!—уздрыгнуўши ад злосці ўсім целам адказала Каця.

— Як-та ня пойдзеш?!

— Вот!.. Я рада, што вырвалася ад вас!

— Ты кажаш: „вырвалась“?!—Не! ня вырвалася! Ты яшчэ ў маіх руках!

— Няпраўда! Вырвалася!

— Маўчацы!!—няпрытомна раўнуў стары Бельскі і кінуўся на дачку.

Валодзя схапіў яго ззаду за рукі. Стары хвілін некалькі, да апошніх сіл, змагаўся. Цяжка, хрыпла засопся... Нарэшце Валодзя пасадзіў яго на крэсла. Стары скрыгатнуў зубамі, закрыўся рукою і горка-нэрвова расплакаўся.

— Эх, загубілі вы мяне!—гаварыў Бельскі скрэзъ сълёзы,—пашкадуй ты Кацю,—зъвярнуўся ён раптам да Валодзі,—ёй толькі яшчэ сямнаццаць год, дзіцё!

— Што ты, бацька?.. Мы яе аддалі ў школу!

— Ты яе хочаш узяць сабе, няпраўда?

— Да я ўжо жанаты!.. Што ты?.. На, паглядзі ў мае дакуманты!..

Стары паглядзеў.

Выпіў халоднае вады. Задумаўся. Каця ад перапалоху крыху прыабадрылася.

— Маніце вы ўсё!—зноў занепакоіўся і занэрваваўся Бельскі.—Зьбірайся дамоў!! Колькі раз табе казаць?!—ускінуўся ёй зноў на Кацю.

— Я вам ужо казала, што *не пайду*!

— Пойдзеш!

— Не!

— Пойдзеш!

— Не пайду!!

— Праваліся ты скрэзъ зямлю!!—Ускрыкнуў нарэшце стары, усхапіўся з крэсла і пашоў за дзъверы,—кроў Колі хай падзе на тваю галаву!

Пашоў.

---

Старанна палыхваючы, хутка калясаваў цягнік у Б.

У адным з вагонаў, апусціўшы на грудзі сівую галаву, ехаў стары Бельскі.

— Бач, што сказала: „Рада, што вырвалася ад цябе“, — думаў стары, — мо' я й кепска зрабіў, што пракляў... Трэба было папрасіць, каб хоць на коляды прыехала дамоў на дзён колькі... Бедны Коля... трэба было папасці так... але выживе... У плячо папаў...

Закляваў носам. У вочох Каця... Але-ж трэба было ёй „вырвацца“! Напішу ліст...

## ЗЬМЕСТ.

1. Адам Залес	.	.	.	.	3
2. Вырвалася	.	.	.	.	37

200904

~~336051~~

## КНІЖНІЦА „МАЛАДНЯК“


ЦБ Усебеларускага Аб'яднаньня поэтаў і пісьменьнікаў „Маладняк“ выдае літаратурна-мастацкія зборнікі (вершы, апавяданьні, крытыка) разъмерам ад аднаго да двух друкаваных аркушоў.

Зборнікі прадаюцца ўсіх лепшых кнігарнях і кіосках Беларусі, а таксама на галоўных станцыях чыгунак, якія праходзяць цераз БССР.

У траўні месяцы 1925 г. вышлі:


1. Міхась Чарот—Выбранныя вершы.
2. Ул. Дубоўка—Там, дзе кіпарысы (*поэма*)
3. Кузьма Чорны—Апавяданьні.
4. Адам Бабарэка—Апавяданьні.
5. Язэп Пушча—Раніца рыкае (*вершы*).
6. Крапіва—Асьцё (*сатыры*).
7. Маладняк — Янку Купалу (юбілейны зборнік).
8. М. Зарэцкі—Пела вясна (*апавяданьні*).
10. А. Якімовіч—вершы.

З паловы Каstryчніка здаецца ў друк II сэрыя кніжніцы „Маладняк“.





А.ТЫКЫНА 851



30 кон

Цена 20 кап.

